

Віктар  
ЗАЙЦАЎ

Развіццё  
мыслення вучняў  
на гістарычным  
матэрыяле

Ігнанне аб тым, што такое мысленне і якая яго роля ў пазнанні, працы, жыцці, цікавіла чалавечства з дауніх часоў. Ужо ў перыяд античнасці ў філософіі началі размяжоўваць дзеянасць органаў пачуццяў (адчуванне) і дзеянасць мыслення. Калі Геракліт Эфескі (V ст. да н. э.) толькі размяжоўваў адчуванне і мысленне, то Пармнід (V ст. да н. э.) супрацьпастаўляў гэтыя працэсы, мяркуючы, што толькі мысленне можа даць сапраўдныя і дакладныя веды. Платон (IV ст. да н. э.) падкрэсліваў, што роля разуму ў тым, каб прымірыць парывы дзвюх



ЗАЙЦАЎ Віктар Анатольевіч --  
начальнік вучэбна-метадычнага аддзела  
Беларускага дзяржаўнага  
педагагічнага ўніверсітэта.  
Нарадзіўся ў жніўні 1957 г.  
у в. Канапельчыцы Талачынскага раёна  
Віцебскай вобласці.  
Закончыў прыродазнаўчы факультэт  
Мінскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута  
імя А. М. Горкага, затым настаўнічай.  
Пасля заканчэння аспірантуры  
пры кафедрэ псіхалогіі  
Мінскага педагогічнага інстытута працаваў асістэнтам,  
старшим выкладыкам.  
Мае больш за 20 артыкулаў  
на педагогічнай і ўзроставай псіхологіі.

іраціональных частак душы, або, кажучы іншымі словамі, зняць матывацыйны канфлікт у паводзінах чалавека. З таго часу граблема мыслення знаходзіцца ў полі ўвагі вучоных, прычым часцей за ўсё менавіта мысленне (розум) разглядаецца як вышэйшая, сапраўды чалавечая здольнасць, якой абавязкована патрэбна развіціе.

У розныя эпохі пры розных сістэмах навучання мысленню адводзілася неадъюнкавая роля. Так, у сярэднявеччы, калі навучанне мела ў асноўным дагматычны характар, вучэбная дзеянасць абмяжоўвалася механічным завуцваннем звестак, якія паведамляюцца настаўнікам. Гэтыя звесткі вучні павінны былі прымаць на веру. Роля мыслення пры такім навучанні была адносна неявіткай, асноўная нагрузкa клалася на памяць (запамінанне і далейшое ўзнаўленне матэрыялу). На змену дагматычнаму прыходзіць навучанне тлумачальна-ілюстрацыйнае, пры якім настаўнік даваў тлумачні, прыводзіў доказы, выкарыстоўваў розныя сродкі нагляднасці. Пры тлумачальна-ілюстрацыйным навучанні рэзка павялічваецца аб'ём звестак, якія паведамляюцца вучням, у выніку павялічваецца іх актыўнасць (патрэбна самім рабіць высковы, абагульніць, ражыць розныя задачы і г. д.) і ўзрастает роля мыслення.

У сучаснай школе роля мыслення набывае яшчэ большую значэнне. Цяпер пры навучанні школьніку неабходна не проста набыць веды, уменні, навыкі, засвоіць спосабы чалавечай дзеянасці, але іavalodaць творчым падыходам да іх выкарыстання, развіць устойлівую пазнавальную ютарэсць і мысленне навучання, патрэбнасць у настаянні самадукавання. Такім чынам, *на першы план* вылучаюцца задачы разумовага развіція, фарміраванне творчага мыслення вучня.

Калі на ўроку вучань сутыкаецца з якой-небудзь цяжкай праблемай або складанай задачай, якую ніяк не можа ражыць, то часта чуе ад нас з вами: думай, разважай, мяркай. А што азначае "думай"? Ці можна гэтamu навучыць? Як дапамагчы вучню ў развіціі асабістага мыслення?

*Мысленне* — гэта працэс разумовай дзеянасці, заснаваны на адзінстве ведаў і ўменні. Авалодаючы ведамі, вучань развівае ўмение мысліць; і ў гэтым вялікую ролю іграе школьніе навучанне, якое спецыяльна накіравана на ўзбраенне вучняў рознабаковымі ведамі.

Аднак самі па сабе веды маюць малое значэнне, калі школьнік не ўмее іх выкарыстоўваць, або, як кажуць псіхолагі, здзяйсняць разумовыя дзеянні, выконваць мыслітельныя аперацыі. Умение мысліць як і веды, набываеца ў вучэбнай і працоўнай дзеянасці, у гульнях, зносінах з дарослымі і равеснікамі. Аднак калі вынік набытага ведаў вучань заўсёды "бачыць" (зайважае, што добра засвоіў раздзел падручніка, навучыўся ражаць той або іншы тып задач), дык вынік авалодання мыслітельнымі аперацыямі часцей за ўсё "схаваны" ад яго, школьнік сам не можа апаніць свой рух наперад ва ўменні мысліць.

Існуе шмат розных мыслітельных аперацый, але мы разглядзім, як дапамагчы вучню "убачыць" найболыш важкую — *абагульненне і абстрагаванне*.

Як вядома, *абагульненне* — гэта пошук агульнага ў зададзеных предметах або з'явах. Гэтым агульным могуць быць прыкметы або часткі, элементы, якасці і г. д. Каб знайсці агульнае, трэба паразаўніць предметы, вылучыць іх ўласцівасці і аб'яднаныць іх па гэтых ўласцівасцях.

Умение не брэць пад увагу неістотныя ўласцівасці і мысленна вылучаць толькі грунтуючыя асаблівасці зададзенай групы аўтагаў называецца *абстрагаваннем*. У выніку абагульнення, якое выконваецца з дапамогай абстрагавання, мы і атрымліваем ўласна думку.

Школьнік, вядома, валодаюць гэтымі мыслітельнымі аперацыямі. Звычайні яны фарміруюцца і начыняюць выкарыстоўвацца ў ноўтай меры ў мысленні ва ўзросце ад 12 да 15 гадоў, але не заўсёды вучні ўмееюць правільна імі карыстацца. Каб яны беспамылкова карыстацца адзначанымі вышэй аперацыямі, прашануць ім прыгрымлівацца наступных правіл:

1. Вылучаць істотныя ўласцівасці дадзенага паняція, предмета, з'явы (устойлівія, агульныя, пастаянныя).
2. Вылучаць неістотныя ўласцівасці дадзенага паняція, предмета, з'явы (адзінкавыя, варыяцыйныя, па якіх адзін аўтакт адрозніваецца ад другога).
3. Тлумачыць, як яны размяжкоўваюцца пры пошуку галоўнай істотнай ўласцівасці.
4. Абстрагавацца ад неістотных ўласцівасцей, падводзячы паняціе, предмет, з'яву пад агульную катэгорыю.

Для адпрацуўкі пералічаных правіл вучням вельмі карысна практикавацца ў пошуку агульнай істотнай ўласцівасці паміж двума паняціямі.

### Задание 1.

Прыдумайце самі (або прашануць прыдумаць вучням) некалькі пар слоў, але так, каб у некаторыя пары ўваходзіць слова, блізкія па сэнсу, а ў іншыя — аддаленныя. Напрыклад, блізкія: медзь — бронза, век — эпоха, род — племя; аддаленныя: вывяржэнне вулкана — пажар, судзі — рабы, флаг — крыж. Цяпер, карыстаючыся прыведзенымі вышэй правіламі, знайдзіце найболыш агульную істотную ўласцівасць для кожнай пары слоў. Можна дадаткова ўскладніць задачу, калі прашануваць вучням назваць як мага больш незвычайных, арыгінальных якасцей, якія аб'яднуюцца паняціем.

### Задание 2.

Выйберыце любое гісторычнае паняціе, напрыклад, "война" або "піраміда". Няхай вучні паспрабуюць сформуляваць

азначэнне, у якім павінны знайсці адлюстраванне найбольш агульныя і юстотныя яго ўласцівасці. Заданне дапамагае развіццю ўмення абагульніць і вылучаць юстотныя і не юстотныя ўласцівасці прадметаў, з'яў. Заданне дапускае і індывидуальнае, і калектыўнае выкананне (у форме гульні-спаборніцтва).

Калі заданне выконваецца некалькімі вучнямі (класам), то лепш прапанаваць усім удзельнікам напісаць свае азначэнні на аркушы паперы, а затым чытаць і аналізуваць кожнае па чарзе.

### Заданне 3.

Развіццё мысліцельных аперацый садзейнічае і работа вучняў з сэнсавымі сувязямі. Настаўнік чыгае познаную колькасць пар слоў (у канцы пройдзенага раздзела або часткі падручніка іх можа быць да 20—30). Інгравял паміж парамі слоў — 10 секунд. Вучні павінны запісаць парадкавы нумар кожнай пары ў адзін з пяці раздзелаў табліцы ў адпаведнасці з наступнымі сэнсавымі сувязямі:

Цэлае — частка	Аб'ект — уласцівасць	Прычына — вынік	Па контрасту	Незвычайнай спалучэнне
1	2	3	4	5

Вось прыклад распрацаванага намі задання на сэнсавыя сувязі для вучняў 5-га класа пры вывучэнні тэмы “Старажытны Рым і ўстаноўленне ў ім рэспублікі” (Даўяла Г. І і інш. Гісторыя цывілізацый старажытнага свету: Вучэбны дапаможнік для 5-га класа сярэдняй школы. Мн., 1993, § 38—39).

1. *Плебей — патрыцый.*
2. *Сенат — сенатар.*
3. *Права перамога — Капітолій.*
4. *Легіён — дысцыпліна.*
5. *Распрадажэнне — вета.*

Парадкавыя нумары ўказанных пар слоў размяркоўваюцца адпаведна ў 4-ы, 1-ы, 5-ы, 2-и і 3-и раздзелы.

### Заданне 4.

Наступнымі відамі работы па развіцці мыслення на ўроках гісторыі могуць быць заданні на выключэнне паганіціў. Настаўнік пропануе вучням праслушаць групы з чатырох слоў, з якіх 3 аб'яднаны агульным родавым паняццем, а адно яму не адпавядае і ў меншай меры. Такія слова вучням патрэбна азначыць і запісаць пад адпаведнымі нумарамі. Напрыклад, чыгаєм першую групу слоў (Гісторыя цывілізацый старажытнага свету, § 43): *варвар, калон, наглядчык, раб*. Апошнія трох словаў аб'яднаны агульным родавым паняццем “рабаўладальніцкая гаспадарка”, першае слова яму не адпавядае. Такім чынам, трэба запісаць выключанае слова *варвар*. Потым настаўнік чыгае другую групу слоў і г. д. На апрацоўку адной групы слоў дасцягае 10 секунд.

Для вучняў 6-га класа пропануем наступныя пары слоў:

1. *Стараежыты, лядашчы, маленьki, стary.*
2. *Секунда, час, вечар, суткі.*
3. *Век, эпоха, тысячагоддзе, год.*
4. *Фемістокл, Гесіёд, Мільтаяд, Леанід.*
5. *Рабы, саюзнікі, суддзі, перасяленцы.*
6. *Тэатр, трагедыя, п'еса, камедыя.*
7. *Завостраны камень, дзіда, палка-каталка, дубіна.*
8. *Пажар, маланка, агонь, вулкан.*
9. *Мамант, конь, малта, аленъ.*
10. *Жывёлаводства, рамяство, збральніцтва, земляробства.*
11. *Медзь, жалеза, бронза, камень.*
12. *Род, гаспадарка, племя, абычына.*
13. *Тысячагоддзе, дзенъ, эпоха, стагоддзе.*
14. *Аазіс, дэльты, дамба, даліна.*
15. *Рабаўладальнік, знаць, рабы, сяляне.*

Адзнака вучню за гэта заданне выстаўляецца ва ўмоўных балах: за кожны дакладны адказ — 1 бал.

### Заданне 5.

Мэта такога роду заданняў — вызначыць індывидуальныя асаблівасці хуткасці працякання мысліцельнага процэсу, умenie лагічнай разважаць. Вучням дасцягае аркуш паперы з тэкстам. У тэкстце трэба запоўніць прапушчаныя слова і выразы. Вось прыклад тэксту для школьнікаў 6-га класа.

“Багнія ... (Фетыда) выходзіла замуж за цара Пелея. Усе баўгі былі запрошаны на вяселле, акрамя Эрыды, баўгі ... (разладу). Разгневаная Эрыда вырашыла ... (адпомсціць). Яна падкінула гасцям Фетыды і Пелея залаты яблык з надпісам: ”....” (“Самай прытожай”). Тры баўгі: ... (Афрадыта, Афіна, Гера) — началі сварыца за гэты яблык кожная лічыла, што ... (ён прызначаны ёй). Менавіта гэтага і дамагалася Эрыда. У рэшце рэшт тры баўгі пайшлі на гару Іда, дзе пасвяті авечак сын цара Троі прытожы ... (Парыс). Башка адправіў яго з горада, таму што баўгі прадказалі, што Парыс будзе вінаваты ... (пагубіл Троі). Баўгі звярнуліся да Парыса, каб ён рассудзіў спрэчку. Але ... (Афрадыта), баўгі прыгажосці, улогай паабяцала юнаку, што калі ён прысьуздзіц яблык ёй, то яна знойдзе яму ў жонкі ... (самую прыгожую жанчыну свету). Парыс, ... (зачараваны) гэтым абяцаннем, аддаў яблык ... (Афрадыце)”.

Пры апрацоўцы дадзеных улічваецца колькасць правильна напісаных слоў і затрачаны час.

З гэтага ж роду заданняў — работа з анаграмамі. Вучням пропануецца 4 анаграмы (даюцца літары, якія ўваходзяць у слова). Яны павінны па дадзеных анаграмах знайсці зыходныя слова. Тры з гэтих слоў можна аб'яднаны родавым паняццем, а чацвёртае будзе лішнім — яго і трэба запісаць. Напрыклад,

ДРОАГ (ГОРАД)  
АБТІВ (БІТВА)  
ДВАД (ДЗДА)  
БЯРЗО (ЗБРОЯ)

Як відаць, апошнія тры слова можна аб'яднаць паняннем “вайна”, а слова “горад” падъходзіць менш, яго і трэба запісаць.

Апошняя методыка, якую мы хочам прапанаваць настаўнкам гісторыі, называеца “Да аднаго дадаць два”.

Методыка дазваляе выявіць здольнасці вучняў да абагульнення. Заданні распрацаваны аўтарам на гістарычным матэрыяле (Шыхаў Г. В., Пляшэвіч У. К. Гісторыя Беларусі. Старынныя часы і сярэднявечча: Вучэбны дапаможнік для вучняў 5–6-га класаў. Мн., 1993) і прызначаюцца для псіхалагічнай дыягностыкі малодшых школьнікаў. Праца можа быць як індывідуальнай, так і адразу ўсяго класа.

**Інструкцыя.** Зараз вам будзе прачыгана 20 абагульняючых слоў і да кожнага з іх набор з 5 слоў, два з якіх знаходзяцца ў найбольшай сувязі з абагульняющим словам, іх і трэба запісаць. Напрыклад, абагульнюючое слова “настаўнік”, звязаныя з ім слова “вучань”, “парты”, “тлумачэнне”, “крэйда”, “дошка”. Настаўнік можа працаваць без крэйды, парт, дошкі, але не можа без вучняў і тлумачэння. Такім чынам, трэба запісаць слова “вучань” і “тлумачэнне”.

Абагульнюючыя слова і набор з 5 слоў будуць чытацца з інтарвалам у 10 секунд. Адразу слухацце ўважліва ўмову задання, дадатковых пытанняў лепш не задаваць. Калі вы не паспееце рабыць усе заданні, не хвалюйтесь! Нават калі вы паспееце рабыць толькі палову заданняў — гэта ўжо выглік. Веды атэннаваючыя ў балах. Найлепшы паказыч — 10 балаў.

1. Старынны горад /фурманка, дом, на тоўн, вуліца, прахожы/.

2. Паляванне /звер, дзіда, рыба, камень, птушка/.

3. Праабішчына /жанчына, важак, закон, мужчына, воғнішча/.

4. Аблава /лось, след, нагонка, дрэва, звер/.

5. Вайна /шчыт, бітва, харугва, воін, дзіда/.

6. Крэмень /гарпун, адбоінік, наканечнік, серп, сякера/.

7. Рыбалоўства /лодка, возера, рыба, невад, вада/.

8. Фетыш /чалавек, міф, племя, прадмет, з'ява прыроды/.

9. Бурштын /Паазер'е, Пасожжжа, Валынь, Прыйбалтыка, Еярэсце/.

10. Ганчарства /міска, пясок, гліна, узор, агонь/.

11. Абрад /воғнішча, свята, спевы, танец, ахвяра/.

12. Арнамент /шнур, гарнічок, прочырк, крыжык, рог/.

13. Збральштва /жывёла, грэб, драпежнік, корань, клубень/.

14. Род /зброя, раўнапраўнасць, сход, старшына, расправа/.

15. Знажарства /варажба, замова, хвароба, нач, агонь/.

16. Упрыгожанне /бранзалет, зуб, падвеска, жалейка, бурштын/.

17. Земляробства /сякера, матыка, скрабок, рог, серп/.

18. Ахвяра /хлеб, танец, тканіна, возера, дым/.

19. Танец /жанчына, бубен, палка, упрыгожанне, племя/.

20. Племя /мова, лес, паляванне, тэртыорыя, зброя/.

Паказыч здольнасці да абагульнення выводзіцца ва ўмоўных балах па наступнай табліцы

Колькасць правильных адказаў	5	6–7	8–9	10–11	12–13	14–15	16	17–18	18–19	20
Балы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Мадыфікацыяյ прапанаваных намі відаў працы на ўроках гісторыі можа быць распрацоўка такіх заданняў самімі вучнямі (хатыне заданне, на ўроку), што яшчэ больш садзейнічае актывізацыі і развіццю іх мысліцельнай дзейнасці.

У заключэнні падкрэслім, што вучню неабходна добра валодаць мысліцельнымі аперацыямі, гэта павінна мець для яго пэўны ўнутраны сэнс. Таму выкарыстанне ў вучэбным працэсе метадаў, заснаваных на псіхалагічных механізмах развіцця мыслення, дае свае вынікі. Калі вучань атрымлівае нестандартнае, індывідуальнае заданне, то яно пераўтвараецца ў псіхалагічны рухавік яго працы. У выніку школьнік па-іншаму ставіцца да тых ведаў, якія ён атрымлівае. Ён авалодвае імі не фармальны, а свядома. Такі шлях навучання гісторыі дазваляе пераўтварыць урокі памяці ва ўрокі творчасці, дзе нераможцам выходзіць той, хто не толькі валодае добрым памяцю, але можа з разумам карыстацца яе багаццем.

### Літаратура

1. Особенности обучения и психического развития школьников 13–17 лет. М., 1988.
2. Граковіч А. Э. Развіццё здольнасцей на ўроках гісторыі // Дыферэнцыраванне навучанне школьнікаў у гарадскіх школах. Мн., 1990, сс. 64–77.
3. Зайцаў В. А. Актывізацыя мысліцельнай дзейнасці падлеткаў на ўроках гісторыі // Асаблівасці вучэбна-выхаваўчага працэсу з дзецьмі, якія падвергліся радыяцыйнаму ўздзеянню. Мн., 1992, сс. 76–77.
4. Познавательные процессы и способности в обучении. М., 1990, с. 135.